

ДВА ЛИПНЕВЫЯ ДНИ

/Адрывак з апавяданьня/

Паволи, храмаючы, у бязладзьдзи, суматоце прасунулася жыцьце двух дзен.

Камандзир, як звычайна, спакойна казау,- сеньня дзесятага липеня.

Непасьпела яшчэ сонца залязгаць сваими капытами-праменьнями па стрэхах, як ужо у Менску пачауся грабеж...

Босаму нельга прайсьци па вулицы, Дробныя кавалки шкла як дываном пакрыли тратуары. Крамы з узломанымімі вокнамі жудасна паглядали на белагвардзейски разгул.

Каменьнями, катами падпирала брамы беднае жыхарства.
Але шмат дзе гэта непамагала.

Абирали да кашули.

Польскія салдаты, ходзячы грабіць па хатах, не адной ма-
ладой дзяўчыне скалечыли жыцьце...

Стогны и енки менчан глыту дым, яки расплывауся, як
асенняя хмары.

Нядоуги час астауся панскаму разгулу. Белагвардэйшчына
адступала, непасьпываючы аглянуцца. Адступали але и пакида-
ли у Беларусі свой крывавы сълед.

Праходзячы па беларускіх весках, забрали у селян запош-
нюю скацинку.

Прыгнали у Менск, на вакзал . Пазаганяли у вагоны, але...
вывесьци яе у Варшаву ня было ужо ниякае магчымасьци.
Аблили **назай** цагнік і падпалили.

Жывелина, здабытая горкай працай беларускага селянина, хрыплым, задушаным ад дыму голасам, крычала, прасила дапамогу.

Польскія солдаты з карабінак смаліаць па жывелине, каб хутчэй спыниць яе енки.

Жудасьць апапіла Менск.

Непастпела нырнуць у жыцьце паугадзіна, як мост Савецкай вулицы кашлянуу узрывам.

Тут-жа ля яго стаяла шавецкая фабрыка "Ароле".
Рассыпалася яна цэглинамі па маставой. Запылала фабрыка, а за ей і цэлы рабочы квартал - Бабраўская вулица А у баку, за мостам, корчыца ад п"янага разгулу вогнишча-лесапильны завод.

Менск у пажары.

Польскія жаунеры бегаюць рассыпаныя. Им вось у гэту хвілину не дараб нкау, але і то усеткі сустрэушага жыда разуюць, абрыюць і з сабой.

Так, моладэй забирали з сабой.

Чорныя куски дыму стукаюць у грудзи камяниць, плывучы па Камсамольскай вулицы.

Эх пылаюць Кашары.

Як з краницы б"е вогнишча з бараку. Сабралася народу, паляки разганяюць, а пасъля на конях і па Вяселай.

Народ усьлед, але раптам пракациуся гул.

Багатая фабрыка-хлебапякарня уварнана. Тысяча пудоу хлеба тлее. Адным весела, цягаюць з вогнища пратухшае жыта для кароу, а другия цягаюць недагарэлыя бярвеніи свае хаты.

Дым пераплеуся з гоманам і як коудраю пакрыли Менск.

Няма сеньня цихага кутка, завулка. Гуляе вулица.

Калі Троицкае гары згинула больш дваццаць дамоу.

Тут пажар узьняўся дні тры назад. Была у Менску и
улада", але загад и зачынили вадакачку. Вады няма. Пажар-
ники бяз сілы.

Дзе ни дзе, як з люльки старога дзеда, пярсыценкам узды-
мауся дымок.

А старыя кабецины, дзеци на месцы бышай хатки, у по-
пеле шукаюць іваю рэчы.

Крык, плач на Старавіленскай вулицы.

Сярод уросшых у зямлю старэнных драуляных хатак
стаяць камяница- казарма.

Выстрілы.

Польския салдаты пріехали узварваць казарму.

Бабы з дзяцьми просяць ня узвываць, бо ад гэтага пага-
раць и их кутки. Салдаты разганяюць карабінами.

Стралій. Усероуна съмерць, ци ходзячы па съвеце з торбай,
ци ад кули зладня.

Стралій! -крычали кабеты, але гэта недапамагло.

У вечар ужо ниводнага польскага салдата ня было відаць.

Паволи, гультаючы, згорбіушыся ад страху прыпаузла у
Менск ноч.

Месяц некальки разоу памыкауся глянуць на руины, але
хмары адцискали на свае плечы.

З нецярпливасцю, мянчане чакали увходу чырвоных. Кожны
думау, што гэта апошния польския салдаты гаспадарыли.

Раптам пачулися и не далека два выстралы гармат.

Пасыль кулямет. Бліжэй, бліжэй.

Пальба.

Гоман.

Топат коняу
Съвист
Выкрыки.

Циха, циха-прыслухоуваюшыся зауважыла маци седзячы,
як и усе, на палозе.

Паляки выйшли.

У прауда, на вулицы прыслухауваюшыся можна было пачуць
нашу мову.

Прыбегла першая линия.

Раницай рабочыя павходзили з хат.

Кожны з их апавядзе ира бурную ноч.

У Зымитравай хаце снарад разарвауся, канава адзин.

А там, ля крыжа, салдат забиты и цяпер ляжыць, дадау
други.

Кожны расказау, што ен адучвау, служаючи выкрыки куляме-
ту. Кожны, кожны вітау першы крок усходу новай раницы.

Песьни. Песьни пачулися...

На Мікалаеуск й вулицы ішло чалавек пятнадцать чырвона-
армейцау. Усе у зяленах вопратках, маладыя, але змучаныя.

Гэта першыя ластауки чырвонаармейцы, якия ужо спакойна-
увашілі у вызвалены имі Менск, якия адчынили у гісторыи
Беларусі новую старонку, пачынаючи залатыми літарамі 11
липеня.

З песьнями увайшли насы гэрои.

Горда мігаюць на их штыкох чырвоная сцягі.

З такими гордыми чырвонаыми сцягами их беларуская
працоуная раць.

А.Александрович

ЦГАОР БССР, газета "Савецкая Беларусь" № 153
ад 11 липеня 1924г.